

# ЧЫРВОНАЯ ЗЪМЕНА

182 (1149) СУБОТА, 9-га жніўня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РА-  
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ  
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ  
УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяцы	90
6 месяцев	1 р. 80
1 год	1 р. 30

АДРАС РЭДАНЦЫ:  
Менск, вул. Карла Маркса, 38  
Телефоны: рэдактара—7-25,  
секретары—12-19.  
АДРАС КАНТОРЫ:  
Комсамольская 25, тэлеф. № 903.

ГОД ВЫДАННЯ X.

Кошт асобнага №—2 кап.

"Кур'ер Польскі" аб пан-  
годы

ВАРШАВА, 7. "Кур'ер Польскі" зъмішчае перадавую, прысьвяленую гаспадарцы СССР.

Аўтар артыкулу падрабязна спы-  
няецца на піцігадовы пляне і зая-  
ле, што вынікі піцігодкі могуць ака-  
заша надзвычайна буйным для капі-  
талістычнага ладу. Газета признае,  
што піцігадовы плян выклікаў у Са-  
вецкім Саюзе пэўны энтузізм. Зараз  
нельга ўжо глядзеце на развязыцё ин-  
дустрыйлізацыі Савецкага Саюзу, як  
на дзікі эксперымент. Вынікі піцігод-  
кі відачны ўсім.

Пахавальне тав. Юста

АНГORA, 7. Адбыўся пахавань-  
не трагічна загінуўшага 1-га сэк-  
ратара Савецкага пасольства у Тур-  
цы т. Юста.

На пахаванні прысутнічалі чле-  
ны дыплёматычнага корпусу і прад-  
стаўнікі турэцкага ўраду.

Большасць замежных пасоль-  
стваў у знак траура прыспусцілі  
сцігі на сваіх памашканьнях. Ша-  
раг пасольстваў ускладілі вянкі на  
магілу т. Юста.

## КОМСАМОЛЬСКІМ ЗАПАЛАМ-У ПАХОД ПА СЬВІНЬНЮ

на 27 жніўня ЦК ЛКСМБ агвешчані усебеларусі 2-хтыднёвік самаправеркі ўдзелу комсамолу ў развязыці съвінагадоўлі

праверкі выкананія дырэктыв партыі, ураду і рашины ЦК ЛКСМБ

Добілізуйце шырокія колы рабочых савгасаў, колгасынікаў і бядняцка-серадняцкія масы сялянства на

вырашэніе проблемы съвінагадоўлі

Ліквідуйце прарывы і вузкія месцы ў съвінагадоўлі. Рапартуйце партыі, рабочай клясе аб сваіх дасягненіях

### 2-27 павінна стаць гісторычнай датай комсамолу

Комплектаваніе матачнага стада за съвінагадоўлю абавязацьства. ЦК ЛКСМБ з 12-га па 27-е жніўня абвясціў двухтыднёвік самаправеркі, акі павінен прайсці пад лёзунгам мобілізацыі ўсім комсамольскімі організацыямі на конкретнае вырашэніе проблемы съвінагадоўлі, выкананіе і перавыкананіе пляніў і ўтвореніе кармавой базы.

7-га жніўня адбылося паседжаніе штабу кіраўніцтва пры ЦК ЛКСМБ з прастаўнікамі НК РСІ, съвін-

### ПАСТАНОВА Сакратарыяту ЦК ЛКСМБ аб правядзеніі двухтыднёвіку праверкі выка- нання дырэктывы па развязыцію съвінагадоўлі

1. Адзначаючы, што тэмпі пра-  
цы комсамольскіх організацыяў па  
практичнаму ажыцьцяўленню ды-  
рэктыв партыі і выкананню ра-  
шэнняў ЦК ЛКСМБ аб ўдзеле ў  
развязыцію съвінагадоўлі і разгор-  
ванні паходу зъяўляючы зусім  
нездавальнічымі, што вакол гэтай  
важнай політычнай задачы па скла-  
дзе адпаведна грамадзкай думкі  
і не мобілізавана ўся грамадзкасць,  
што ў шарку месца комсамольскіх  
камітэтаў, ячейкі, а таксама і орга-  
нізаціі, якія маюць непасрэдную  
занятымі працамі і практычнай  
дзейнасцю, а таксама іншымі  
організацыямі, якія не забясь-  
печаюць пасыплюшчавага выкананія  
тэмы. На колгасах выкананіе  
тэмы 32 проц. і на савгасах —  
7 проц., тады як да 1-га ка-  
мітэта засталася ўсяго паўтара

занятымі працамі і практычнай  
дзейнасцю, а таксама іншымі  
організацыямі, якія не забясь-  
печаюць пасыплюшчавага выкананія  
тэмы. На колгасах выкананіе  
тэмы 32 проц. і на савгасах —  
7 проц., тады як да 1-га ка-

мітэта засталася ўсяго паўтара

занятымі працамі і практычнай  
дзейнасцю, а таксама іншымі  
організацыямі, якія не забясь-  
лечаюць пасыплюшчавага выкананія  
тэмы. На колгасах выкананіе  
тэмы 32 проц. і на савгасах —  
7 проц., тады як да 1-га ка-

мітэта засталася ўсяго паўтара

занятымі працамі і практычнай  
дзейнасцю, а таксама іншымі  
організацыямі, якія не забясь-  
лечаюць пасыплюшчавага выкананія  
тэмы. На колгасах выкананіе  
тэмы 32 проц. і на савгасах —  
7 проц., тады як да 1-га ка-

мітэта засталася ўсяго паўтара

занятымі працамі і практычнай  
дзейнасцю, а таксама іншымі  
організацыямі, якія не забясь-  
лечаюць пасыплюшчавага выкананія  
тэмы. На колгасах выкананіе  
тэмы 32 проц. і на савгасах —  
7 проц., тады як да 1-га ка-

мітэта засталася ўсяго паўтара

занятымі працамі і практычнай  
дзейнасцю, а таксама іншымі  
організацыямі, якія не забясь-  
лечаюць пасыплюшчавага выкананія  
тэмы. На колгасах выкананіе  
тэмы 32 проц. і на савгасах —  
7 проц., тады як да 1-га ка-

мітэта засталася ўсяго паўтара

занятымі працамі і практычнай  
дзейнасцю, а таксама іншымі  
організацыямі, якія не забясь-  
лечаюць пасыплюшчавага выкананія  
тэмы. На колгасах выкананіе  
тэмы 32 проц. і на савгасах —  
7 проц., тады як да 1-га ка-

мітэта засталася ўсяго паўтара

занятымі працамі і практычнай  
дзейнасцю, а таксама іншымі  
організацыямі, якія не забясь-  
лечаюць пасыплюшчавага выкананія  
тэмы. На колгасах выкананіе  
тэмы 32 проц. і на савгасах —  
7 проц., тады як да 1-га ка-

мітэта засталася ўсяго паўтара

занятымі працамі і практычнай  
дзейнасцю, а таксама іншымі  
організацыямі, якія не забясь-  
лечаюць пасыплюшчавага выкананія  
тэмы. На колгасах выкананіе  
тэмы 32 проц. і на савгасах —  
7 проц., тады як да 1-га ка-

мітэта засталася ўсяго паўтара

занятымі працамі і практычнай  
дзейнасцю, а таксама іншымі  
організацыямі, якія не забясь-  
лечаюць пасыплюшчавага выкананія  
тэмы. На колгасах выкананіе  
тэмы 32 проц. і на савгасах —  
7 проц., тады як да 1-га ка-

### ПАВІННЫ ДАВЯСІЦІ СТАДА СЪВІНЕЙ:



трэсту, колгасцэнтру і малжыў-  
водсказу. Толькі НКЗБ і ЦП саюзу  
Сельгаслесрабочых чамусыці на лі-  
чылі цатрэбным даслаць сваіх пра-  
цаў, цаганіе і фактах ігно-  
руючы дырэктыв партыі і ўраду. Іскравы мак-  
тага—цаганіна з перадачай  
матыўнымі і іншымі організа-  
ціямі съвінаматаў з адкорамі-  
чных пасыплюшчавага выкананія  
тэмы. Маючы ўзгрупуну па ба-  
нічнай тэмы, ён на прынай-  
менем, тэрміновага ўключэнія на  
правядзеніе двухтыднёвіка.

Адначасова неабходна, каб пар-  
тыйныя організацыі на мясцох за-  
бясцячылі дапамогу і кіраўніцтва  
праверкі съвінагадоўлі, а таксама і  
прадстаўнікоў ЦК ЛКСМБ, забясця-  
чылі чырвонага стада, зры-  
вачаў, прадстаўнікоў савгасаў і  
колгасаў, а таксама іншымі  
організацыямі, якія не забясь-  
лечаюць пасыплюшчавага выкананія  
тэмы. На кіраўніцтве БССР, якому  
нададзены ўсія паўтары з эпі-  
дэзічнай тэмы, маючы ўзгрупуну па ба-  
нічнай тэмы, ён на прынай-  
менем, тэрміновага ўключэнія на  
правядзеніе двухтыднёвіка.

Адначасова неабходна, каб пар-  
тыйныя організацыі на мясцох за-  
бясцячылі дапамогу і кіраўніцтва  
праверкі съвінагадоўлі, а таксама і  
прадстаўнікоў ЦК ЛКСМБ, забясця-  
чылі чырвонага стада, зры-  
вачаў, прадстаўнікоў савгасаў і  
колгасаў, а таксама іншымі  
організацыямі, якія не забясь-  
лечаюць пасыплюшчавага выкананія  
тэмы. На кіраўніцтве БССР, якому  
нададзены ўсія паўтары з эпі-  
дэзічнай тэмы, маючы ўзгрупуну па ба-  
нічнай тэмы, ён на прынай-  
менем, тэрміновага ўключэнія на  
правядзеніе двухтыднёвіка.

Шырокі разгортваючы соцспа-  
борніцтва і ўдарніцтва, прыцягваю-  
чы широкія колы працоўных мас,  
мы павінны арабіць двухтыднёвік  
самаправеркі сапраўдным рычагом  
расчучага пералому ў працах, да-  
біца выкананія і перавыкананіе  
плану съвінагадоўлі і пляніў ста-  
варэнія кармавой базы—сілосавані-  
я. Гэта магчыма і патрэбна зрабі-  
ць. Для гэтага неабходна толькі  
на-сапраўднаму, па-баявому мобілі-  
заці, скласці адпаведную гра-  
мадскую думку і прыцягнуць пра-  
цаў з аўтамабільных пасыплюш-  
чавага выкананія съвінагадоўлі.

Комсамольская організацыя зараз  
працавала першай на самаправерку,  
абоўладела для выкананія ды-  
рэктыв партыі і ўзятых паходах

### Вялікія манэўры французскіх войск

ПАРЫЖ, 7. У першай палове ве-  
расня ў Летарынгі адбудуцца вя-  
лікія вайсковыя манэўры француз-  
скіх войск.

"Фосы" Цайтунг" лічыць, што  
выбар мясцовасці для манэўраў і  
складаюць падзеі, якія адбываюцца  
занятымі працамі і практычнай  
дзейнасцю, а таксама іншымі  
організацыямі, якія не забясь-  
лечаюць пасыплюшчавага выкананія  
тэмы. На кіраўніцтве БССР, якому  
нададзены ўсія паўтары з эпі-  
дэзічнай тэмы, маючы ўзгрупуну па ба-  
нічнай тэмы, ён на прынай-  
менем, тэрміновага ўключэнія на  
правядзеніе двухтыднёвіка.

На манэўрах будзе Гіндэнбург  
БЭРЛІН, 7. Як афіцына  
прадстаўніца, паміж 15-  
18 вераснем у Нямеччыне ад-  
будуцца вайсковыя манэўры.  
Манэўры наведае Гіндэнбург.

— У Кішаневе (Бесарабія) праця-  
гаючыя артыліяры асоб. ях западзра-  
жаюць у комунастычнай дзеяльнасці. Уnoch на 5-га жніўня арыштаваны 18 чалавек.

— Па паведамленнях з Софіі (Ба-  
гардия) на пабудове чыгункі Яблоні—  
Эльхово възбудзилася забастоўка про-  
тесту супротив галоднай зарплаты і  
непасильных умоў працы.

— З мэтаю дабіца звычайнай зар-  
платы компанія, якая эксплутае пад-  
земную чыгунку, трамваі і аўтобу-  
сы ў Бэрліне, вынічала да зваль-  
нення 1.200 рабочых. У Рурскім ка-  
мена-угольным басейне зачынілася вялікія колкасці капален. На трох  
рудниках зволеніе



КАЛГАСКІЯ і САВГАСКІЯ ЯЧЭЙКІ!



## РАПАРТУЙЦЕ Х ЗЬЕЗДУ ЛКСМБ АБ ДАСЯГНЕНЬНЯХ НА ФРОНЦЕ СЪВІН ГАДОУЛІ

Організуем сустрэчны плян съвінагадоулі

Скарыстае вонкіт сустречнага прамфінпляну на вытворчасьці

### Выдаць мандат

У большасьці комсамольскія ячэйкі па съвінагадоулі да-  
гатуль працу ён слаба. Шмат комсамольцаў лічыць яшчэ і  
да гэтага часу, што гэта — «бабская» права і зусім нізка  
для комсамольцаў за мацца съвіньямі. Бязумоўна, з гэтымі  
гутаркамі трэба весьці самую рашучую барацьбу.

Ленінскі комсамол перажывае пэўныя этапы барацьбы.  
Як па абароне так і гаспадарча-політычным жыццю ён вы-  
конваў баявыя задачы партыі з гонарам. Усім памятна, як  
у 1918-1919 годзе можна было бачыць абвесткі, то рай-  
кому німа, раёном пашоў на фронт і г. д., калі мобілізоўвалі  
на транспорт, на барацьбу з разрухай, з вош'ю, тыфусам  
і інш. Зараз стаіць баявая задача рабочага забеспечаньня.  
«Хуткай даламогай» з'яўляецца съвінин. Ей неабходна ад-  
даць усю увагу.

Прапаную съвінню на X зъездзе ЛКСМБ залічыць гана-  
ровым госьцем з такім разлікам, каб кожная дэлегацыя ад-  
прадставіла рапарт у мандатную камісію зъезду аб  
удзеле комсамолу ў съвінагадоулі, сілосаванні. Но падаўшым  
рапарту не выдаваецца мандат. Першай раёной організацыі  
якожа лепшы ўдзел ў съвінагадоулі і сілосаванні вы-  
даць 5 мандату на зъезд.

Бяз сорamu, з вялікай адданасцю узяць съвінню на  
комсамольскі буксір! Даць чисты хлеў, даць сілос ваны корм,  
акружыць клопатамі і інш. Гэта пытаньне павінна стаць  
першым у парадку дня кожнай комсамольскай ячэйкі.

Харкоў.

### „Мы нічога не зрабілі”

Будаўніцтва съвінарнікаў і комплекцаванне іх съві-  
наматкамі ў Чэрвень нім р-не над пагрозай зрыву

Вырашэнне мясной проблемы да-  
чэрвенскага раёну комсамолу  
зусім не датычыцца, — такі можна  
вывод з адказу сэкретара  
РК: «Мы нічога не зрабілі па пы-  
танню съвінагадоулі». І сапраўды,  
станоўшча амаль-што катастрофі-  
чнае.

На раёне намечана 7 съвінавод-  
чых гаспадарак (акрамя савгасаў).  
На сёньшні дзень толькі ў 3-х

пунктах прыступілі да прыстаса-  
нія старых і пабудовы

новых съвінарнікаў. Але і ў гэтых

пунктах праца ідзе вельмі марудно.

З пабудова съвінарнікаў да 1-га

кастрычніка ў съвінаводчых колга-

сах на будзе скончана. У некаторых

съвінаводчых колгасах ёсьць

настроі не прыступаць сёлета да

пабудовы съвінін падаюць. Палых

невядома ад якой хваробы съвінін

відаюць на двар. Іх ядуць сабакі.

Адсюль — крыніца для распаўсю-  
джація эідэмічных захвораньняў.

# За шыльдай „об'ектыўных” прычын

галаваціцы зрывоў сілоснае будаўніцтва

Атанай комсамольскай ініцыятывы выканаем заданне па стварэнню кармовай базы

## Аб тыдні на ведалі

Воблыцкая ячэйка ЛКСМБ пры коласе „Чырвоны Штандар” свасчава ўзялася за выкананне задання РК па сілосаванью. Ужо ёсьць і некаторыя практичныя вынікі. Комсамольцамі праведзены 15 сходаў сялян, дзе было растлумачана значэнне сілосавання. Выканана 5 сілосных ям. Сяляне ахвотна выконваюць працапоны па сілоснаму будаўпісаву, але яны добра па ведаюць тахікі пабудовы сілосных установак. Тэхнічны дапамогі ад раённых установаў не атрымліваюць.

Колгас мае дзве сілосныя ямы, але сілосаваць корм яшча не пачаі, ія глядзячы на тое, што зеляніны для сілосавання ёсьць даволі.

Па заданню павінна быць выкананыя пляну вельмі далёка. Усесаюны тыдзень па сілосаванню ў ячэйцы не праводзіцца, — аб іх нават комсамольцы і на ведаюць. Ячэйка забывае, што „почицівать на лаврах” яшча западта рапа і злачына. Добра распечатая справа павінна быць даведзена да канца з перавыкананнем пляну задання.

Усмінскі.

## Далей пастою не пошли

Магілёўскі АК ЛКСМБ абавязаў кожную ячэйку Магілёўчыны выканець 4 сілосныя ямы, але ж гэта пастанова яшча не да ўсіх ячэек даведзена. Райкомы не мобілізавалі ўвагі комсамольцаў па правядзенні сілоснай кампаніі.

У Нова-Брашчынскім с.-с. пікомсамольцы і сяляне аб сілосаванні нічога на ведаюць. У коласе „Барацба”, хада і распечаталі працу па сілоснаму будаўніцтву, але праводзіць яе вельмі ма-рудна.

Толькі Шклоўскі РК БСМ правёў курсы па сілосаванню і паслаў у вёску гарадзкія комсамольскія організацыі ў дапамогу сілоснаму будаўніцтву.

Курсанты-брэгадыры РК павінны дабіцца, каб пытанне сілосу было ў цэнтры увагі ўсіх комсамольскіх ячэек.

В. Шорах.

## „Мы сёлета сілосаваць на будзені”

Амаль за ўсіх колгасах Сымілаўшчыны пляны па сілосаванню зрывоўца. З 33 колгасаў распечаталі працу па сілосаванню толькі 10, а астатнія 23 колгасы аб сілосаванні яшча не падумалі.

Старшыня колгасу імя „16-ці партызан” па пытанню сілосавання заявіў: „Мы сёлета сілосных ям будаваць на будзені, а паглядзімо, як гэта спраца будзе пастаўлене ў іншых колгасах”. Гэтая безадказыўная заявіца старшыня колгасу якія за тое, што дырэктывы Наркамзему па выконваюцца некаторымі бязглувіднымі кіраўнікамі.

Райныя агракомітаты пілкай растлумачальнай працы па сілосаванню не праводзяцца. Сельсаветы ў гэтым напрамку таксама бяздзеянічаюць. Комсамольскія ячэйкі, на чале з райкомам ЛКСМБ, да справы сілосавання адносіцца злачынна і пілдайна. Дукорская ячэйка комсамолу, якая ўзяла на сябе абавязак пабудаваць 6 сілосных ям, яшча дагэтуль не прыступала да выкананія абавязку. Ц. Лявіцкі.

## Вочнаўшчынне Акрыванком

Пытанне аб сілосавальні кармою ве заняло яшчэ адпаведнага месца ў штодзённай работе Віцебскага Акрыванкому. Справай сілосаў займаецца толькі адзін аграком. Сілосаванье па акрузе ледзь-ледзь рухаеша.

Падрыхтоўка кадраў па будаўніцтве сілосаў, дзякуючы пілдайнасці Акрыванкому, праведзена.

Месячнік па сілосаванню пачаўся з 1 ліпеня, але віцебскія работнікі чамусыці чакалі яшчэ асаблівых дырэктыў, не пачынаючы ніякіх мерапрыемстваў па сілосаванню. У выніку, — на 25-е вырыта ям толькі на 100.000, а фактычна выканана на апошні дзень, як ужо сказана вышэй, усёго толькі — 710 тон.

Казённы супакой работнікам Акрыванкому і Райвыканкому і злачыннае вочнаўшчынне зрывоўца плян правядзення сілосавання на скруге.

Брыгады — Дварсон і Аронав.

## Яны на чулі

Адозва Наркамзему і ЦК ЛКСМБ аб сілосаванні не дайшла яшчэ да Мала-Далецкай ячэйцы комсамолу. На глядзічы на тое, што пад бокам у ячэйкі сельска-гаспадарчы арцелі — „Нове жыццё” і „Зара”, — дзе неабходна организаваць пабудову сілосных ям, комсамольцы яшчэ да гэтага часу не падумалі ўзяць на сябе ініцыятыву і аказаць арцелім практичную дапамогу ў гэтай справе.

Макар Хваёві.

## Уялі шафства над пабудовай ям

Цэлуская ячэйка комсамолу ў чыгунаў ўзялася за працу па пабудове сілосаў. Да пункту, дзе павінны будаваць сілосныя ямы, прымацаваны комсамольцы, якія праводзяць сходы колгаснікаў і сялян індывидуальнікаў па пытанню пабудовы сілосаў.

Пры „дапамозе комсамоль-

цаў ў колгасах „Чырвоная Беларусь № 2” і „Свабода” ўжко пачалі пабудову сілосных ям і хутка будаўніцтва будзе скончана. Толькі адзін колгас „Прогрэс” цягнецца ў хвасце і дагэтуль яшчэ на браўся за пабудову сілосных ям.

М. Някрасаў.

## В ратаваць сілос з бюрократычнага палону

Чэрвенскі раён вялілецца до- сынъ буйным жывёлагадоўчым раёном і таму пытанне вырашэння кармовай проблемы вабывае тут выключна вострае значэнне. Гэтую проблему павінна вырашыць сілосаванне. Па заданню, Чэрвенскі раён павінен засілосаваць мінімум 3500 тон сілоснай масы, распечатана ж пабудова толькі 9 ям на 135 тон сілосу, што складае ўсаго толькі 4 проц. задання. Зусім відавочна, што сілосаванне ў раёне ўжо знаходзіцца ў пагражалочым становішчы. Але гэта чамусыці зусім ня трывожыць Чэрвенскі раён комсамолу. За весь час раёном ві разу не піцікавіўся аб тым, як ідзе сілоснае будаўніцтва па раёне. На ўсе запытанні брыгадыра АК ЛКСМБ ад плянавых лічбах па сілосу, абы колькісці сілосных ям у раёне, абы забясьпечаны зеляніны для сілосавання, працаўнікі РБ заўсёды з самадаволенай ухмылкай адказаў адно і тое-ж: —На ведаюць.

У раёных установах глядзяць на сілосаванне, як на самую апошнюю справу.

Цяжка сказаць, чым тлумачыцца гэтае злачыннае ігнораванне дырэктыў партыі чэрвенскімі установамі. Траба зараз-жа адпаведным органам прынайць тэрміновыя заходы, каб выратаваць сілос з бюрократычнага палону.

Брыгадыр АК ЛКСМБ Малахаў.

## Сілосныя бікшты будуць выпушчони роней тэрміну

Бабруйскі дравапрацоўчы комбінат, згодна дагавору з Белколгас-саюзам, павінен быў выпусціць да 1-га кастрычніка 1930 году 160 сілосных бакштаў. Улічваючы вялікую дзяржаўную важнасць выкананія гэтага пляну рабочыя і адміністрацыйна-технічны персонал комбінату авабязваліся выпусціць в кастрычніку 1930 г., замест 160 сілосных бакштаў, — 390, а з 1-га кастрычніка да 1-га верасня — 220.

На сёньшні дзень ужо адгружені 40 штук бакштаў, замест прадугледжаных па пляну 26. Рабочыя Белдзярэўнага цеху, сярод якіх большасць комсамольцаў, абысіцілі сябе ўдарнымі ў выпрацоўцы сілосных бакштаў.

Завалкай.

## Прадстаўнік 60000 сельгаслесрабочых



Цвёрдалобіць Унук. Яшчэ 17-га сакавіка мы пісали, арганізацыі пры Менскай віторыі пошты і тэлеграфу вытворылі маладзёжную комуну. Гавансевіц і комісар губілі ініцыятывы маладзі, — не давалі памашкі. 31-га ліпеня ў рэдакцыю „Чырвонай Змены” звязалася дэлегація комунараў, якія паведамілі, што год іде гутарка аб комісарстве пішуць якія-небудзі голасы.

Партыйскія ячэйкі падтрымлілі думку комсамольцаў, вынесла пыльную вістанову. Загадчык віторыі Унук кажа: — „І хадзе комунар, як былы комсамольскімі звуждзі іду насустреч маладзі, але памашкі для вас памаць не можна. Ен адаў вельмі пакой, які вы просілі, я туды думаю памашкіццаў койківікава, бо яму вельмі пажыўшыца... Вось тую жалчыгу, сіянірку Шэўко, можна выслепіць...»

У ТРАМ-аўтавоза пастаўоўцаў «Лінія» кульж таксама гаворылі: — „Я — за колгас. Я, як съвядомы, давек, падтрымліваю колгасы, але і тут ідзе цэлы шэраг агаворыўцаў. Бюрократу Унуку непатрэбны ладзёжны комуну. Яму непатрэбны ўдарны брыгады. Ен лепши ад вельмі памашкіне чыноўнікаў, але толькі не комуна. Ен згадзені высаліць бяднічку-пакідышку Шэўко, абы даць працу Унуківікаву.

Пара пакончыцца з бюрократамі пай цвёрдалобасцю Унuka. Пазней для комуны траба дадзіць ладзёжную комуну пры Менскай віторыі пошты і тэлеграфу па бывшым пакончыцца.

## Адказы рэдактар — Рэдколегія

Дэлегат за 5 кантрэс. Прафінтару тав. Чучына іоў Нічыпараўч, абраны схолам сельгаслесрабочых Барысаўскага раёну.

Тав. Лучына нарадзіўся ў 1868 г. у сям'і селяніна-белянка вёскі Вядкая Гародня, Віцебскага сельсавету, Барысаўскага раёну. З 1881 г., г. зн. з 13 год, пашоў працаўшчынай на Імё Унуківікава і працаў аў да 1889 г., калі быў прызваны ў царскую армію, дзе пра служыў — 4 гады з 1896 г. грашаваў пілатарам. З 1896 году — агент пасыпчыка ў Віцебскім лясніцтве, у адным і тым-же агентстве. Такім чынам, вытворчы стаж тав. Лучыны — 45 год. Член савозу з 1918 г., увесі час прымае актыўны ўдзел у профсаюзных работах, член РКК, член рэвізійнай камісіі, заслужаны член савета старшыні таварыства судоў. Удзарнік.

Стадыёне адчыніліца цэнтральныя курсы інструктароў філіялу культуры.

10-га жніўня г. г. з 7 гадзіне ўвечары на Усебеларускім пакончыцца.

Рэгістрацыя курсантаў ў канцэліяры Тэхнікуму ФК ў Савецкай 14.

ВСФКБ.

## Да ўсіх пісьменьнікаў

З мэтай пашырэння і по уларызациі новых беларускіх песьні, сугучных нашаму ўялікаму часу соцыялістычнага будаўніцтва,

— БДВ просьціц ўсіх пісьменьнікаў,

як тых, што ўжо даді прац друк злачынне аб напісаныні песьні, так і тых, якія яшча не даді гэтага абіцаньня,

НАДСЫЛАЦЬ СВАЕ ТВОРЫ-ПЕСЬНІ

у Беларуское Дзяярж. Выдавецтва, (Менск, Савецкая, 63. Музэктар)

Пішце песьні (на разныя тэмы) для піонэроў, комсамольцаў чырвонаармейцаў і рабочых хораў.

Прыняты текст будзе аплатачны, паложаны на музыку і надрукаваны.

**БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА.**

## Усім ячэйкам ЛКСМБ Фрунзейскага раёну

Фрунзейскі РК ЛКСМБ даводзіць да ведама ўсіх ячэйкам ЛКСМБ, што РК праводзіць вярбоўку комсамольцаў у

Маскоўскі Дзяржавны Інстытут кіноматаграфіі

на аддзяленні рэжысёрскае, сценарыя, акторскае і на

рыхтоўчыя аднагадзічныя курсы, а таксама ў

Ленінградскі кіно-тэхнікум

на аддзяленні: операцірскае, лаборанцкае, асьвяціцельнае.

Паступаючыя ў Маскоўскі кіно-вуз павінны мець специф